

ЗАЦВЕРДЖАНА
Міністрам адукацыі
Рэспублікі Беларусь
"06" красавіка 2015 г.

ІНСТРУКЦЫЯ

па разліку працаёмкасці адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі з выкарыстаннем сістэмы заліковых адзінак

1. Заліковая адзінка ўяўляе сабой лікавы спосаб выражэння працаёмкасці вучэбнай работы студэнта (курсанта, слухача) (далей – навучэнец), заснаваны на дасягненні вынікаў навучання.

2. Сістэма заліковых адзінак прызначана для эфектыўнага планавання адукацыйнага працэсу, фарміравання індывідуальных траекторый асваення адукацыйных праграм, рэалізацыі студэнцкай мабільнасці і ўлічвае ўсе віды вучэбнай дзейнасці навучэнца.

3. Адна заліковая адзінка адпавядае 36 – 40 акадэмічным гадзінам¹. Працягласць акадэмічнай гадзіны ўстанаўліваецца 40 – 45 хвілін. Пры працягласці акадэмічнай гадзіны 45 хвілін заліковая адзінка складае 27 – 30 астранамічных гадзін, пры працягласці акадэмічнай гадзіны 40 хвілін – 24 – 26,7 астранамічных гадзін.

4. Разлік працаёмкасці вучэбнай дысцыпліны ў заліковых адзінках ажыццяўляецца шляхам дзялення яе працаёмкасці ў акадэмічным гадзінніку на 36 – 40 з акругленнем да 0,5 або да цэлалікавага значэння па ўстаноўленых правілах акруглення.

5. Працаёмкасць вучэбнай дысцыпліны ў заліковых адзінках уключае работу студэнта на лекцыях, лабараторных, семінарскіх, практычных, іншых відах заняткаў, самастойную работу студэнта, падрыхтоўку да экзаменаў, залікаў, іншых форм і сродкаў дыягностыкі.

6. Заліковыя адзінкі за дадатковыя віды навучання не налічваюцца.

7. Пры падрыхтоўцы курсантаў на ваенных факультэтах у рамках напрамкаў спецыяльнасцей і спецыялізацый дапускаецца праходжанне навучальных практык і вывучэнне агульнаваенных дысцыплін без налічэння заліковых адзінак.

8. Разлік працаёмкасці выканання курсавога праекта (курсавой

¹ Акадэмічная гадзіна - гэта найменне навучальнай гадзіны, якое ўжываецца ва ўстановах вышэйшай адукацыі і выкарыстоўваецца для вызначэння працягласці, адрознай ад астранамічнай гадзіны.

работы) у акадэмічным гадзінніку на 36 – 40 з акругленнем да 0,5 або да цэлалікавага значэння па ўстаноўленых правілах акруглення.

9. Працаёмкасць практыкі, дыпломнага праектавання і выніковай атэстацыі разлічваецца зыходзячы з колькасці адведзеных тыдняў на ўказаныя віды дзейнасці: 1 тыдзень адпавядае 1,5 заліковым адзінкам. Пэралік працаёмкасці ў тыднях на працаёмкасць у заліковых адзінках можа ажыццяўляцца з акругленнем да цэлалікавых значэнняў.

10. Пэралік працаёмкасці ў тыднях на працаёмкасць у заліковых адзінках можа ажыццяўляцца як на аснове ўстаноўленай пунктам 9 гэтай Інструкцыі адпаведнасці колькасці тыдняў і колькасці заліковых адзінак, так і на аснове ўстаноўленай пунктам 3 гэтай Інструкцыі адпаведнасці колькасці гадзін і колькасці заліковых адзінак. Пры гэтым тыдні пераводзяцца ў гадзіны шляхам множання колькасці тыдняў на 54 гадзіны.

11. Разлік працаёмкасці навукова-даследчай работы ў заліковых адзінках ажыццяўляецца шляхам дзялення яе працаёмкасці ў акадэмічным гадзінніку на 36 – 40 з акругленнем да 0,5 або да цэлалікавага значэння па ўстаноўленых правілах акруглення.

12. Заліковыя адзінкі налічваюцца навучэнцу пасля праверкі дасягнення ім устаноўленых вынікаў навучання:

заліковыя адзінкі, якія адлюстроўваюць працаёмкасць вучэбнай дысцыпліны, – пры ўмове паспяховай здачы экзаменаў (залікаў) па навучальнай дысцыпліне, прадугледжаных адукацыйнай праграмай;

заліковыя адзінкі, якія адлюстроўваюць працаёмкасць практыкі, – пры ўмове паспяховай здачы дыферэнцыраванага заліку па практыцы;

заліковыя адзінкі, якія адлюстроўваюць працаёмкасць выканання курсавога праекта (курсавой работы), – пасля паспяховай абароны курсавога праекта (курсавой работы);

заліковыя адзінкі, якія адлюстроўваюць працаёмкасць дыпломнага праектавання, – пасля допуску да абароны дыпломнага праекта (дыпломнай работы);

заліковыя адзінкі, якія адлюстроўваюць працаёмкасць навукова-даследчай працы, – пасля допуску да абароны магістарскай дысертацыі;

заліковыя адзінкі, якія адлюстроўваюць працаёмкасць выніковай атэстацыі, – пасля паспяховага праходжання выніковай атэстацыі.

13. Сума заліковых адзінак пры атрыманні вышэйшай адукацыі ў дзённай форме павінна быць роўнай 60 за 1 год навучання.

14. Заліковыя адзінкі за факультатыўныя дысцыпліны, як правіла, не налічваюцца. Налічэнне заліковых адзінак за факультатыўную дысцыпліну ажыццяўляецца звыш 60 заліковых адзінак у год, калі навучэнец паспяхова здаў экзамен (залік, дыферэнцыраваны залік) па гэтай вучэбнай дысцыпліне і выявіў жаданне занесці вынік яго здачы ў залікова-экзаменацыйную

ведамасць, заліковую кніжку і выпіску з залікова-экзаменацыйнай ведамасці (дадатак да дыплама).

15. Сума заліковых адзінак за ўвесь перыяд навучання па адукацыйнай праграме вышэйшай адукацыі I ступені, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з вышэйшай адукацыяй і інтэграванай з адукацыйнымі праграмамі сярэдняй спецыяльнай адукацыі, павінна быць роўнай суме заліковых адзінак за ўвесь перыяд навучання па адукацыйнай праграме вышэйшай адукацыі I ступені, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з вышэйшай адукацыяй.

Заліковыя адзінкі па навучальных дысцыплінах, часткова або поўнасьцю вывучаных на ўзроўні сярэдняй спецыяльнай адукацыі, разлічваюцца ў адпаведнасці з гэтай Інструкцыяй, зыходзячы з колькасці аўдыторных гадзін, улічаных для мэт вышэйшай адукацыі, і ўстаноўленага вучэбным планам установы вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці (напрамку спецыяльнасці, спецыялізацыі) суадносіны паміж аўдыторнымі заняткамі і самастойнай працай студэнта для разглядаанай навучальнай дысцыпліны.

16. Сума заліковых адзінак за ўвесь перыяд навучання пры атрыманні вышэйшай адукацыі ў вячэрняй і завочнай формах павінна быць роўнай суме заліковых адзінак за ўвесь перыяд навучання пры атрыманні вышэйшай адукацыі ў дзённай форме.

17. Адукацыйныя стандарты вышэйшай адукацыі і вучэбныя планы складаюцца з дабаўленнем графы "колькасць заліковых адзінак".

18. Заліковыя адзінкі ўносяцца ў заліковыя кніжкі, навучальныя карткі студэнтаў, выпіскі з залікова-экзаменацыйных ведамасцей (дадаткі да дыпламаў). Пры гэтым заліковыя адзінкі паказваюцца ў графе "Колькасць гадзін" у дужках пасля ўказання колькасці гадзін (напрыклад, 190 (5 з.а.)).

У выпадку, калі па навучальнай дысцыпліне ў адным семестры праводзіцца залік і экзамен, колькасць заліковых адзінак указваецца толькі ў радку, які адлюстроўвае вынік здачы экзамену.